

З НАЗІРАННЯЎ НАД ГЕРМАНІЗМАМИ Ў БАЛАДНЫХ ПЕСНЯХ XIX – ПАЧАТКУ XX стст.

У беларускай вуснапаэтычнай спадчыне прыкметнае месца займаюць балады – ліра-эпічныя песні з напруженым драматычным сюжэтам, якія апавядаюць пра незвычайнія, трагічныя здарэнні ў асабістым, сямейным жыщі чалавека [1, с.5].

Дамінантным цэнтрам балад заўсёды выступае маральна-этычная тэматыка, мастацкія вобразы, эмасыянальны харктар апавядання дазваляюць перадаць унутраны канфлікт, які закладзены ў сюжэце твора.

Адной з найлепшых крыніц для вывучэння балад з'яўляюцца дзве кнігі, прысвечаныя баладам, з серыі “Беларуская народная творчасць”. Яны былі выдадзены ў 1977-1978 гг. і змяшчаюць 1128 баладных песен. У першай кнізе знаходзяцца балады з міфалагічнымі матывамі, казачныя балады, балады на аснове загадак і легенд, а таксама балады гульнёва-карагоднага складу. У другой кнізе прадстаўлены навелістычныя і бытавыя балады. Намі былі выбраны балады, запісаныя ў XIX – пачатку XX стст., да гэтага перыяду адносяцца 322 балады, 139 з іх утрымліваюць германізмы.


Прааналізуем вызначаныя балады з германізмамі з пункту погляду геаграфічнай распаўсюджанасці. Для гэтага размяркуем балады па губернях, у якіх яны былі запісаны, у дужках пазначана, колькі разоў гэты германізм сустракаецца ў баладах:

№	Губерня	Колькасць балад з германізмамі	Вылучаныя германізмы	Агульная колькасць германізмаў
1	Віленская	30	Бондар (38), рада (18), явар (15), мост (12), шынкар (10), царква (7), ратаваць (5), ганак (4), полк (4), труна (4), рынак (3), вандраваць (2), меч (2), трапіць (2), цукар (2), шэльма (2), вінаград (1), дзякаваць (1), жаўнер (1), кірмаш (1), кужаль (1), куля (1), майваць (1), млын (1), талер (1), шляхта (1), штурмаваць (1), шукаць (1)	172
2	Гродзенская	27	Явар (16), вандраваць (10), ратаваць (9), труна (6), кужаль (5), будаваць (4), полк (4), шклянка (4), жаўнер (3), лекар (3), мост (3), хлеб (3), жабрак (2), меч (2), рынак (2), талер (2), фартух (2), шафа (2), бук (1), галун (1), жарт (1), кіраваць (1), куля (1), тын (1), царква (1), цэліць (1), шаты (1), шкадаваць (1), шукаць (1), шэльма (1)	94
3	Мінская	22	Шэльма (8), явар (8), ратаваць (6), шукаць (6), вінаград (4), меч (4),	66

			полк (3), шклянка (3), ганак (2), дрот (2), жарт (2), жаўнер (2), ланцут (2), фартух (2), царква (2), вандраваць (1), гетман (1), дзякаваць (1), мост (1), рада (1), талер (1), трапіць (1), труна (1), штука (1), ядваб (1)	
4	Магілёўская	21	Мост (5), ратаваць (5), царква (5), ланцут (4), меч (4), явар (4), рада (3), ганак (2), полк (2), рынак (2), шлях (2), шукаць (2), шэльма (2), вандраваць (1), жаўнер (1), лацман (1), сталь (1), хвіля (1), шкло (1), шукаць (1), шынкар (1)	50
	Гомельскі павет	12	Ратаваць (6), меч (3), рада (3), кужаль (2), явар (2), князь (1), полк (1), ром (1), хвіля (1), царква (1), шукаць (1), шэльма (1)	23
5	Віцебская	13	Рышар (10), шынкар (6), рада (5), рынак (5), будаваць (2), жаўнер (2), шэльма (2), гандляваць (1), жарт (1), меч (1), мост (1), смак (1), хлеб (1), царква (1), шукаць (1), явар (1)	41
6	Смаленская	12	Шынкар (14), царква (9), рынак (5), кужаль (4), меч (3), ратаваць (2), хлеб (2), шнур (2), полк (1), шклянка (1), шэльма (1), явар (1)	45
7	Чарнігаўская	1	Шынкар (2), меч (1), рынак (1)	4
8	Ковенская	1	Шукаць (1)	1

Пераважная большасць балад з германізмамі, як і саміх германізмаў, сустракаецца на заходній тэрыторыі сучаснай Беларусі, у былых Віленскай (172 германізмы) і Гродзенскай (94) губернях. Гэта перш за ўсё тлумачыща іх геаграфічным становішчам, шматлікімі контактамі з прадстаўнікамі нямецкага этнасу і суседствам з палякамі і літоўцамі. Усходнія губерні, у сваю чаргу, не мелі такіх буйных эканамічных, палітычных, ці сацыяльных узаемадзеянняў з нямецкамоўнымі краінамі, што і адлюстравалася на колькасці германізмаў у баладах, запісаных у гэтай мясцовасці: Магілёўская губерня – 50 германізмаў, Віцебская – 41, Смаленская – 45.

Далей на падставе дадзеных з табліцы створым карту распаўсюджанасці балад з адным і болей германізмам, якія былі запісаны ў XIX – пачатку XX стст.



Уваходу германізмаў у склад беларускай мовы садзейнічалі пэўныя палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя, культурныя ўмовы развіцця [5, с. 78]. Такая значная колькасць балад з германізмамі тлумачыща тым, што узаемадзеянне славянскіх і германскіх моў адносіцца да ліку найбольш старажытных контактаў. Гандлёвыя сувязі, узброеныя канфлікты, контакты на побытавым узроўні – усё гэта спрыяла замацаванню ў беларускай мове тых ці іншых слоў нямецкага паходжання [6, с. 58].

Лексіка нямецкага паходжання, якая запазычвалася ў беларускія гаворкі ў розныя гістарычныя перыяды як непасрэдна з нямецкай мовы, так і праз пасрэдніцтва іншых моў – у асноўным праз польскую, часткова – літоўскую, яўрэйскую і рускую мовы, утварае значную ў колькасных адносінах і кампактную ў тэматычным і семантычным планах группу [7, с. 124]. У баладах, запісаных у XIX – пачатку XX стст., шырокая выкарыстоўваюцца германізмы, якія валодаюць значным стылістычным патэнцыялам для адлюстравання жыцця чалавека, ваеных падзеяў, сацыяльных проблем і паўсядзённага быта простага чалавека, яго проблемы і надзеі. Так, у баладах XIX – пачатку XX стст. найбольш часта сустракаюцца наступныя германізмы: явар (47 разоў выкарыстання), бондар (38), шынкар (33), ратаваць (33). Гэтыя слова можна аднесці да даволі ранніх запазычанняў: ‘явар’ паходзіць ад старажытнаверхненямецкага слова *ahorn*.

“клён” [9], ‘бондар’ паходзіць ад германскага *budin- і сустракаецца ў пісьмовых крыніцах ужо ў 1540 г. [3], слова ‘ратаваць’ было запазычана праз польскую мову ад нямецкага слова retten і пачынае сустракаецца ў пісьмовых крыніцах з 1516 г. [4, 10], слова ‘шынкар’, якое выходзіць з сярэдневерхненямецкага слова schenk, адносіцца да германскіх запазычанняў XVI ст. [8, 9]. Улічваючы іх даволі ранне запазычванне і раўнамерную геаграфічную распаўсюджанасць, можна зрабіць высновы аб стабільным засваенні гэтых слоў фактычна на ўсёй тэрыторыі Беларусі.

Беларускія народныя балады, створаныя мастацкім геніем народа і клапатліва пранесеныя праз вякі ўражлівай на хараство памяццю мінульых пакаленняў, увабралі ў сябе па крупінцы найбольш яркія малюнкі жыцця нашых продкаў, іх уяўленні пра справядлівасць і дабро, іх мары пра волю і шчасце [1, с. 20].

Літаратура

1. Балады ў дзвюх кнігах, кн. I. / Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. – Мінск, “Навука і тэхніка”, 1977. – 784 с.
2. Балады ў дзвюх кнігах, кн. II. / Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. – Мінск, “Навука і тэхніка”, 1978. – 744 с.
3. Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1. А — Биене / Галоўн. рэд. А.І. Жураўскі; Слад.: Т.І. Блізнюк [і інш.]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1982. — 295 с.
4. Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 30. Ралець – рушать / склад. І. У. Будзько [і інш.] ; пад. рэд. А. М. Булыкі. — Мінск : Беларус. навука, 2010. — 496 с.
5. Масленікаў, С.С. Германізмы ў дыялектнай мове Гродзеншчыны : манагр. / С.С. Масленікаў; навук. Рэд. П.У. Сцяцко. — Гродна: ГрДУ, 2013. – 130 с.
6. Прыйодзіч, А.А. Лексіка нямецкага паходжання ў “Слоўніку беларускай мовы” І.І. Насовіча / А.А. Прыйодзіч // Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства: матэр. навук. чытанняў, прысвеч. 220-годдзю з дня нарадж. І.І. Насовіча (Мінск, 18.02.2008) / адк. рэд. М.Р. Прыйодзіч. – Мінск, 2008. – С.58-59.
7. Станкевіч А.А. Аб некаторых асаблівасцях функцыяновання і адаптацыі германізмаў у беларускіх гаворках // Беларуска-нямецкае грамадска-культурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучаснасць, перспектывы: Матэрыялы Міжнароднага “круглага стала” (29-30 красавіка 1996 г.). Беларусіка. Albaruthenica. 7. – Мінск, 1996. – С. 124-129.
8. Станкевіч, А.А. Мова і грамадства: міжмоўныя контакты і лексічнае ўзаемадзеянне ў беларускіх народных гаворках / А.А. Станкевіч. – Мінск: РІВШ, 2012. – 220.
9. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Том 4. / М. Фасмер. – М.: Прогресс, 1987. – 864 с.
10. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 11. Р – С / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; уклад. В.Л. Авілава [і інш.]; рэд. Г.А. Цыхун. – Мінск: Беларус. навука, 2006. – 333 с.